

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 193 (6169) | 21 жніўня 1938 г., нядзеля | ЦАНА 10 КАП

ВЫСОКАЕ І ГОНАРОВАЕ ЗВАННЕ — ГРАМАДЗЯНІН СССР

Вярхоўны Совет СССР на пасяджэнні Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей учора зацвердзіў аднаго з законаў «Аб грамадзянстве СССР».

Гэты закон аснова на Сталінскай Канстытуцыі СССР. Ён усталяваў агульнае саюзае грамадзянства для грамадзян усіх Саюзных рэспублік. Ён дакладна вызначае, хто з'яўляецца грамадзянінам СССР, і ўсталяваў парадок прыёму ў грамадзянства СССР і выходу з яго.

Закон «Аб грамадзянстве СССР» мае велізарнае палітычнае значэнне не толькі для нашай дзяржавы, але і для ўсяго свету. Неадрама абмеркаванне гэтага закона ў Вярхоўным Савеце адбывалася з такім патэнснем, з такім патрыятычным ўдзімам. Пачуццям вялікага гонару былі напоўнены прамовы ўсіх выступаючых дэпутатаў. Абмеркаванне і зацверджанне закона «Аб грамадзянстве СССР» — гэта новае ўсерадзінае і міжнароднае дэкарацыя савецкай дэмакратыі.

З нягавісцю, але і са страхам і з м'явольнай павагай глядзіць міжнародная буржуазія на сацыялістычную дзяржаву, якая па аб'ёму сваёй прамысловасці, па сваёй тэхнічнай аснашчонасці, па народнаму багаццю ўжо вышля на адно з першых месцаў у свеце.

Савецкі грамадзянін — гэта роўнапраўны творца і ўдзельнік вялікага сацыялістычнага будаўніцтва. Рускія людзі, украінцы, беларусы, азербайджанцы, грузіны, армяне, таджыкі, узбекі, туркмены, казакі, кіргізы і іншыя многія іншыя дзуржкі і радасна ўдзельнічаюць у вялікую будоўлю сацыялізму. Кожны любіць сваю радзіму, свой народ, сваю мову — і ўсе разам, як аднаго грамадзяніна, безаветна адданы агульнай радзіме-матэры — вялікай савецкай краіне.

Свабодны савецкі грамадзянін! Ён адчувае за сваёй спіной магутную дзяржаву, якая ў любы момант устане на яго абарону, калі на яго вораг адважыцца паягнаць на правы савецкага грамадзяніна. Магутным гневам загарэлася ўся савецкая зямля ўсе саветскія грамадзяніны, калі японскія самураі папрабавалі працігнуць брудную лапу да савецкіх уладанняў.

Грамадзянін... Ніколі парэска Рэсія не ведала гэтага слова. Яна адваўна дэкаляла на паноў і на халопы, і толькі за вялікай грошы тоўтаасушыкупны куплялі «ганаровае грамадзянства». Работы клас Рэсіі, кірэмы партыя Леніна—Сталіна, зрабіў усіх працоўных сапраўднымі грамадзянінамі.

Перамога сацыялізма дала савецкаму грамадзяніну тое, без чаго гэта званне астаецца пустым гукам у капіталістычных краінах. Грамадзянін СССР — моцны чалавек. Ён моцны багатымі сваёй краіны, які належыць народу, толькі народу. Ён моцны сваімі правам на гарантваную працу, сваім непасрэдным удзелам у вялікай творчай працы. Ён моцны сваім правам на асвету, сваім дзецьмі, перад якімі раскрыта шырокая дарога ў шчаслівае жыццё. Ён моцны сваёй матэрыяльнай збыточнасцю. Ён моцны сваёй гораца любімай Чырвонай Арміяй, моцны сваёй партыяй Леніна — Сталіна, несакаршальным саюзам партыйных і непартыйных большэвікоў.

Савецкае гораца грамадзянства — гэта ў нашых святах і таражствах, у вялікіх пэніях ішчаслівага народа, у мудрых скаржынах народных спавокаў і скаржынаў. Яно — у грознай абароне нашай бацькаўшчыны. Яно — у радаснай станаўскай працы. Яно — ва ўсерадзінай вучоце.

Яма другой краіны ў свеце, у якой было-б так развіта пачуццё асабістага дэкарацыя. У Савецкім Савезе ніхто сьне ламае шагкі. Слова «грамадзянін» стала формай звароту, змяняючай права роўны на ўзаемную павагу. Гэта — савецкая дэмакратыя ў быту.

Як аб гонары і высокім дэкарацыя таварыш дэпутаты Вярхоўнага Савета аб званні грамадзяніна СССР. Пазбаўленне гэтага звання, гэта — найважэйшая пакарацце. Савецкі народ ўмюльня вываргае з савіта асяроддзя зраднаікаў радзімы, прадажнікаў, агентаў буржуазіі.

Вялікі гонар быў грамадзянінам СССР, насіць гэта высокае званне. Ведаю радзіцы быць удзельнікам сацыялістычнага будаўніцтва ў Савецкай краіне. Вялікі гонар жыць і працаваць у краіне, першым грамадзянінам якой, самым любімым з'яўляецца таварыш Сталін!

(ПРАВДА).

ДРУГАЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА САВЕТА СССР 1-ГА СКЛІКАННЯ

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ СУМЕСНЫМ ПАСЯДЖЭННІ САВЕТА САЮЗА І САВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ 20 ЖНІЎНЯ 1938 ГОДА

Учора, 20 жніўня, у 1 гадзіну дня, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмлi, адбылося чацвёртае сумеснае пасяджэнне Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей.

Старшыняў — Старшыня Савета Нацыянальнасцей дэпутат Швэрнін Н. М.

Вярхоўны Совет СССР прытуіае да разгляду пятага пытанія парадку дня Сесіі — праекта закона «Аб парадку ратыфікацыі і дэнасацыі міжнародных дагавораў СССР».

З дакладам па гэтым пытанню выступіў Член Камісіі па замежных справах Савета Нацыянальнасцей дэпутат Шмідт О. Ю.

Па скажэнні даклада дэпутат Дзёнікі Б. А. уносіў прапанову — спрэчка па дакладу не адбываліся і ўнесены Камісіяй па замежных справах Савета Нацыянальнасцей закон праект зацвердзіў у цэлым, як поўнаю адпавядаючы Канстытуцыі СССР.

Старшыняў — дэпутат Швэрнін Н. М. даваціць да ведама палат зааву Старшыні Савета Народных Камісароў СССР тав. Молатава В. М. аб

тым, што ўрад згодзен в праектам закона «Аб парадку ратыфікацыі і дэнасацыі міжнародных дагавораў СССР», унесеным на разгляд Сесіі Камісіяй па замежных справах Савета Нацыянальнасцей.

Вярхоўны Совет СССР пераходзіць да галасавання «Закона аб парадку ратыфікацыі і дэнасацыі міжнародных дагавораў СССР». Раздзельным галасаваннем па палатах Вярхоўны Совет СССР аднагалосна зацвердзіае «Закон аб парадку ратыфікацыі і дэнасацыі міжнародных дагавораў СССР».

Затым Вярхоўны Совет СССР пераходзіць да разгляду шостага пытанія парадку дня Сесіі—праекта закона «Аб дзяржаўным падатку на копей аднаасобных гаспадарак, унесенага ў Вярхоўны Совет СССР Камісіяй законадаўчых мераванняў Савета Саюза».

З дакладам аб праекце закона «Аб дзяржаўным падатку на копей аднаасобных гаспадарак» выступіў Член Камісіі Законадаўчых мераванняў Савета Саюза дэпутат Угарыў А. І. (Белта).

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ ПАСЯДЖЭННІ САВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ 20 ЖНІЎНЯ 1938 Г.

Учора, 20 жніўня, у 6 гадзін вечара, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмлi, адбылося восьмае пасяджэнне Савета Нацыянальнасцей.

Старшыняў — Старшыня Савета Нацыянальнасцей дэпутат Швэрнін Н. М.

У парадку дня — спрэчка па дакладу аб праекце закона «Аб дзяржаўным падатку на копей аднаасобных гаспадарак».

У спрэчках выступілі дэпутаты Іваноў Г. І. (Умарскае акруга, Чувашская АССР), Геман А. І. (Грыцкая акруга, АССР Немцаў Паволжа), Інікіна С. Е. (Саралінская акруга, Хакаская аўтаномная вобласць), Кандарану Ч. М. (Онгудайская акруга, Вірочская аўтаномная вобласць), Еўменова С. С. (Быхаўская акруга, Беларускае ССР), Шамсутдзіна Г. Ш. (Залёна-Дольская акруга, Татарская АССР), Сімакуў І. А. (Грахоўская акруга, Удмуртская АССР), Чамбулату М. А. (Ардагэўская акруга, Марпоўская АССР), Фёдаруў А. І. (Сорнуўская акруга, Марыйская АССР) і Ба-

талова М. С. (Комі-Перымская нацыянальная акруга).

Па скажэнні спрэчка Совет Нацыянальнасцей зацвердзіае «Закон аб дзяржаўным падатку на копей аднаасобных гаспадарак». Совет Нацыянальнасцей аднагалосна зацвердзіае «Закон аб дзяржаўным падатку на копей аднаасобных гаспадарак».

Па прапанове дэпутата Пятрова Г. А. Совет Нацыянальнасцей прымае пастанову — заслухаць і абмеркаваць сьмае пытанне парадку дня Сесіі — Аб Усеаюнавай Сельскагаспадарчай выстаўцы, а таксама восьмае пытанне парадку дня — Аб Указах Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, прынятых у перады паміж Першай і Другой Сесіямі і падлягаючых зацверджанню Вярхоўнага Савета СССР, — на сумесным пасяджэнні Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей.

ДЗЕННІК ПАСЯДЖЭННЯЎ СЕСІІ 20 ЖНІЎНЯ 1938 Г. НА СУМЕСНЫМ ПАСЯДЖЭННІ САВЕТА САЮЗА І САВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ

Учора, 20 жніўня, у 1 гадзіну дня, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмлi, адкрылася чацвёртае сумеснае пасяджэнне Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей.

Старшыняў — Старшыня Савета Нацыянальнасцей дэпутат Швэрнін Н. М.

У ложах — кіраўні партыі і ўрада, Члены Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, Народныя Камісары.

Старшыняўчы — Старшыня Савета Нацыянальнасцей дэпутат Швэрнін Н. М. прастаўляе слова для даклада аб праекце закона «Аб парадку ратыфікацыі і дэнасацыі міжнародных дагавораў СССР» Члену Камісіі па замежных справах Савета Нацыянальнасцей дэпутату Шмідту О. Ю.

— Камісія па замежных справах Савета Нацыянальнасцей—гаворыць тав. Шмідт, — унесла праект закона «Аб парадку ратыфікацыі і дэнасацыі міжнародных дагавораў СССР» і дзуржы мяне даваціць гэты закон праект Вярхоўнаму Совету СССР.

Ратыфікацыйны вызначэнне зацвердзіае міжнароднага дагавора вярхоўны ўладай. Ратыфікацыя ёсьць акт, які надае качацкую сілу дагавору, распрацаванаму і падпісанаму ўзаўнаважнымі дзяржавамі. У Савецкім Савезе, згодна Канстытуцыі, міжнародныя дагаворы ратыфікуе Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР.

Унасым праект закона ўдакладняе, якія імяна дагаворы падлягаюць ратыфікацыі. Сюды ўвахоляць важнейшыя дагаворы палітычнага харакара, а імяна: мірныя дагаворы, дагаворы аб ўзаемнай абароне ад агрэсіі, дагаворы аб ўзаемным ненападзе. Могуць быць і іншыя дагаворы, напрыклад гандлёвыя, пры заключэнні якіх стораы ўмюльня, што з прычыны вялікай важнасці гэтых дагавораў яны будоўць унесены на ратыфікацыю вышэйшых органаў улады кожнай з дагавараючыхся дзяржаваў. Астатнія — гаспадарчыя і іншыя дагаворы, пры заключэнні якіх не была абумоўлена наступуючая ратыфікацыя, не маюць патрэбы ў ёй і могуць зацвердзіацца савецкім урадам — Советам Народных Камісароў СССР у агульным парадку. Сюды могуць адносіцца, напрыклад, чыгуначныя і паштовыя канвенцыі і т. п.

Артыкул 3 праекта закона ўказвае, нарэшце, што і дэнасацыя дагавораў, г. зн. абвяшчэнне іх утраціўшымі сілу, вытаравае таксама Прэзідыумам Вярхоўнага Савета СССР. Такая адмена дагавора можа адбывацца, напрыклад, па ўзаемнай згодзе двух стораы, якія гэты дагавор заключылі, або ж калі ў самым дагаворы агаварана, што стораы маюць права зваць аб растаржэнні дагавора, звычайна за вядомы тэрмін наперад.

Ратыфікацыя дагавора павінна надаць яму яшчэ большую сілу і ўзмацніць гарантыю выканання абавязальнасцяў.

Дэпутат Шмідт О. Ю. адзначае, што ў буржуазных краінах міжнародныя абавязальнасць дэкарацыя не заўсёды выховаюцца. Асабліва энэргічную дзейнасць у сэнсе невыканання аднабокага растаржэння, грубага разрыў міжнародных дагавораў развіваюць на нашых ватах фашысцкія агрэсіўныя ўрады. Яны часта нават не стараюцца прыкрыць якой-небудзь увёрткай той факт, што міжнародны дагавор для іх — проста шматок паперы, які можа на разарвалі калі хочаць.

Так, напрыклад, Японія ўдзельнічала ў выпрацоўцы і ратыфікавала так званы Вашынгтонскі дагавор дзевяці дзяржаваў ад 6 лютага 1922 года «Аб прымычлах палітыкі ў адносіне Кітая». Арт. 1-ы гэтага дагавора ўказвае, што дагавараючыяся дзяржавы згодны «паважаць суверэнітэт, незалежнасць тэрытарыяльную і адміністрацыйную незалежнасць Кітая». А на справе японская ваеншчына ўторглася на кітайскую тэрыторыю, насадзіла на захрачанай частцы Кітая марыянетачныя ўрады з сваіх сталеўнікаў. Яна выдзэ ў Кітай, хаця і без абвяшчэння, сапраўдную, кровапраліную ваіну, бамбардуюе мірнае насельніцтва. Праўда, Японія праціхлася. Вялікі кітайскі народ не падаўся агрэсара і мужа абараняе сваю краіну.

Але не заўсёды агрэсар атрымае такі адпор. Германія менш чым за год да захават Аўстрый ратыфікавала дагавор з ёю ад 11 ліпеня 1938 года, у якім сказана, што германскі ўрад прымае суверэнітэт Аўстрыі і абавязуюцца не ўмешпацца ў яе ўнутраныя лад ні права, ні ўсёсна. А ў ноч з 11 на 12 сакавіка 1938 г. незалежная Аўстрыя перастала існаваць і напала пад бот германскага фашызма.

Разам з другімі краінамі, Германія, Італія, Японія заключылі 27 верасня 1938 года ў Парыжы так званы пакт Брымана—Келлага аб адмаўленні ад ваіны ў якасці сродка нацыянальнай палітыкі. Гэта не спыніла Германію і Італію ад грубага ўтаржэння ў Іспаніі і ваеннага ўмяшання ў яе ўнутраныя справы.

Праўда, і тут агрэсары праціхліся. Гераніцы Іспанскі народ паказаў усю му свету непахіную волю да абароны сваёй незалежнасці і неабмежаваную энэргію, выкліканую захлестненне і прысланенне ўсюго перааючага чалавечтва.

Далей тав. Шмідт прыводзіць факты перушанна буржуазным кіраўнім пакта Лігі нацыі і затым гаворыць:

— Асновай міжнароднай палітыкі Савецкага Саюза з'яўляецца барацьба за мір і захаванне дагавораў. Аб гэтым мы раз заўсёды наш выктар Басельбіт за мір, Народны Камісар Максімаў Максімавіч Літвінаў. (Шумныя, прыцяжныя апладыменты).

— Міжнародны дагавор, — прадаўжае тав. Шмідт, — падпісаны і ратыфікаваны Прэзідыумам Вярхоўнага Савета Саюза СССР, — не ёсьць шматок паперы. Наша краіна ніколі, ні аднога разу не парушала заключаных ёй міжнародных дагавораў. Заключаныя намі дагаворы непарушны, на-першае, таму, што нашу палітыку накіроўвае вялікая партыя Леніна—Сталіна, а Сталінскае слова з'яўляецца. (Бурны, доўгі не змаўкаючы апладыменты ўсюго звала). Нашы дагаворы непарушны таму, — даваціць, што ў нас не можа быць амен ліній ўрада або змены рабоча-сялянскага ўрада якім-небудзь іншым урадам. Гэтага не можа быць, бо сацыялізм перамог у нашай краіне назаўсёды.

Нашы дагаворы непарушны таму, што мы — мірная дзяржава, багатая, энэргічная, нам не патрэбныя ніякія чужыя землі. Нашы дагаворы непарушны, нарэшце, таму, што мы нікому не дазволім іх парушыць. Мы згодзем абараніць свае граніцы і сваю мірную працу ад любога нападлу. Толькі зусім няяўна мы гэта даказалі на справе, даўшы прадметны ўрок японскай ваеншчыне пры спробе парушыць нашу праціну. (Шумныя, прыцяжныя апладыменты).

Наша вялікая радзіма — адзіная радзіма надзея ўсіх прыхільнікаў міра ва ўсім свеце. З любоўю і надзеяй глядзіць працоўнае чалавечтва на краіну сацыялізма, на оветак чалавечтва, на светлы вобраз настаяўніка і друга працоўных — таварыша Сталіна.

Заключылі словы дэпутата Шмідта О. Ю. сустракаюцца бурнай аваявіяй. Усе ўстаюць. З усіх канцоў зала радасна прывітаўшыя воклічы ў гонар таварыша Сталіна на мовах народаў СССР.

Па скажэнні даклада дэпутата Шмідта слова для прапановы атрымае дэпутат Дзёнікі Б. А.

З прычыны таго, што прапановы, унесеныя на Сесію Вярхоўнага Савета Камісіяй па замежных справах Савета Нацыянальнасцей, з'яўляюцца зусім бесспрэчнымі і поўнаю адпавядаюць Сталінскай Канстытуцыі, тав. Дзёнікі прапаноў праект закона «Аб парадку ратыфікацыі і дэнасацыі міжнародных дагавораў СССР» зацвердзіаць у цэлым.

Старшыняўчы — Старшыня Савета Нацыянальнасцей дэпутат Швэрнін Н. М. даваціць да ведама палат зааву Старшыні Савета Народных Камісароў СССР таварыша Молатава В. М. аб тым, што ўрад згодзен з закон праектам, унесеным Камісіяй па замежных справах Савета Нацыянальнасцей.

Насія гэтага праект закона «Аб парадку ратыфікацыі і дэнасацыі міжнародных дагавораў СССР» ставіцца на галасаванне, якое прастаўдзіа раздзельна па палатах. Раздзельным га-

ласаваннем Совет Саюза і Совет Нацыянальнасцей аднагалосна зацвердзіае закон.

Затым Вярхоўны Совет СССР пераходзіць да шостага пытанія парадку дня. З дакладам аб праекце закона «Аб дзяржаўным падатку на копей аднаасобных гаспадарак» выступіае Член Камісіі Законадаўчых мераванняў Савета Саюза дэпутат Угарыў А. І.

Дакладчык гаворыць аб перамовах калгаснага акруга ў краіне Совету, даваціць абавязуюча працоўнае сялянства ад пагрозы разарэння і галоднай смерці і ўзаяўляе яго да ўзроўня зможнага і культурнага жыцця. Дзяткі мільянаў сялян на ўласным вопісц пераказалі ў тым, што калгасы і сялянскія сям'і правільны шлях для працоўных сялян і што, працуючы ў калгасе сумесна, выкарыстоўваючы перадавую тэхніку — трактары, камбайны і іншыя сельскагаспадарчыя машыны — можна з дня ў дзень паллшчыць сваё матэрыяльнае і культурнае становішча. Калгасы лад перамог у нашай краіне таму, што Савецкім Савезам кірае рабоча-сялянскі ўрад, які з самага зварджэння калгасу і на ўсім шляху іх развіцця аказваў і аказвае самую шырокую дапамогу і падтрыманне калгасам сродкам, машынамі і кадрамі. Па даных на і студзень 1938 года, калгасы аб'ядноўваюць ужо 93 проц, усіх сялянскіх гаспадарак і працоўваюць 99 процантаў усяй пасеўнай плошчы.

Калгасы шлях адкрыты для кожнага працоўнага сялянца, які аддавае свой хлеб сумленнай працы.

Побач з калгасным сялянствам у нашай краіне існуе некальрае частка аднаасобных гаспадарак, якія займаюць, праўда, вельмі незначнае месца. Наша Канстытуцыя, як вядома, дапускае існаванне і дзейнасць дробнай, прыватнай гаспадаркі аднаасобных сялян і саматужнікаў — гаспадаркі, заснаванай на асабістай працы і выключоючай эксплуатацыю чужой працы. Аднак, мы не можам праходзіць шлях таго, што ў гаспадарчых лэйнасі аднаасобніку маюць месца факты, якія па сутнасці справы прадастаўляюць сабой абход савецкіх законаў, парушэнне інтарэсаў калгаснікаў і савецкай дзяржавы. У гаспадарчых лэйнасі аднаасобніку ёсьць факты, калі на працыцы аднаасобнай гаспадарка

аказваецца ў пераважным становішчы перад калгасамі, што ў корані супярэчыць палітыцы нашай комуністычнай партыі і нашай савецкай дзяржавы. На тагоду ролу факты справядліва зьярваюць увагу калгаснікаў, якіяна выказваюць пажаданні хутчэйшага іх ўстаўнення.

Асабліва наглядна гэта відаць на прыкладзе выкарыстання копей у аднаасобнай гаспадарцы. Праверка, праведзеная мясцовымі савецкімі арганізацыямі, а таксама арганам Наркамфіна, паказала пацвердзіла шматлікія сведчаны калгаснікаў аб тым, што копі ў аднаасобных гаспадарках звычайна выкарыстоўваюцца не для вытворчасці сельскагаспадарчых работ у сваёй гаспадарцы, а як сродак спекуляцыйнай нажывы на ўскага ролу работ па-за асобнай гаспадаркі.

Каб устанавіць выкарыстанне копей у аднаасобных гаспадарках у мэтах спекуляцыйнай нажывы, падляць дыспынліны аднаасобных гаспадарак на выкарыстанне імі ўсіх дзяржаўных абавязальнасцяў і ўстанавіць адмоўнае ўдзельненне з боку тых аднаасобнікаў, якія ўшлі ў спекуляцыю, на асобных наўстойлівых калгаснікаў, Камісія Законадаўчых мераванняў Савета Саюза ўнесла на разгляд Сесіі Вярхоўнага Савета праект закона «Аб дзяржаўным падатку на копей аднаасобных гаспадарак».

Камісія Законадаўчых мераванняў Савета Саюза выражае пэўную ўпэўненнасць у тым, — гаворыць тав. Угарыў, — што гэты закон оустрае поўнае, аднадушнае алабраенне ўсіх дэпутатаў Вярхоўнага Савета СССР і ўсёй масы калгаснікаў і калгасніц нашай краіны. Гэты закон для калгаснікаў і калгасніц паслужыць новым доказам таго, а якімі клопатамі адносіцца да інтарэсаў калгаснікаў наша савецкая дзяржава, комуністычная партыя і асабіста таварыш Сталін. (Бурныя апладыменты).

Па скажэнні даклада дэпутата Угарыва А. І. старшыняўчы — Старшыня Савета Нацыянальнасцей дэпутат Швэрнін Н. М. паведамае, што абмеркаванне закона «Аб дзяржаўным падатку на копей аднаасобных гаспадарак» будзе праводзіцца па палатах.

Сумеснае пасяджэнне Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей абвяшчаецца закрытым. (Белта).

У СОВЕЦЕ НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ

Вечарам, 20 жніўня, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмлi, адбылося восьмае пасяджэнне Савета Нацыянальнасцей.

У ложах — кіраўні партыі і ўрада, Члены Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, Народныя Камісары.

Старшыняўчы — Старшыня Савета Нацыянальнасцей дэпутат Швэрнін Н. М.

У парадку дня — спрэчка па дакладу аб праекце закона «Аб дзяржаўным падатку на копей аднаасобных гаспадарак».

Старшыняўчы — дэпутат Швэрнін Н. М. прастаўляе слова дэпутату Іваноўу Г. І.

— Многмільянае сялянства нашай краіны, — гаворыць тав. Іваноў, — правяршы на дзясятках і сотнях прыкладных выдзельна калгаснага лад, лад непарушным кіраўніцтвам нашай большэвіцкай партыі Леніна — Сталіна перайшоў на сацыялістычную форму гаспадаркі.

— Калгасы нашай краіны, — прадаўжае тав. Іваноў, — прымаюць актыўны ўдзел у сацыялістычным будаўніцтве, забеспечваючы нашу краіну сельскагаспадарчымі прадуктамі, уносячы палаты, удзельнічаючы ў правядзенні розных гаспадарчых і культурных мерпрыемстваў. Савецкім законам ўстаўноўлены дзяржаўныя абавязальнасці і для аднаасобных гаспадарак: па палатах, зьярпааствах, мясцапатах. Аднак, вядома, што аднаасобныя гаспадаркі фактычна часта ўскаляюць ад выканання гэтых абавязальнасцяў і ставіцца, такім чынам, у пераважнае становішча перад калгасамі. Гэта прычына існуючым законам. Неабходна, каб усе грамадзяне Савецкага Саюза без выключэння выконвалі свой абавязак перад дзяржавай.

Дэпутат Геман А. І. у сваёй прамове спыніўся на вельміважных поспехах, дасягнутых калгасам Аўтаномнай рэспублікі Немцаў Паволжа.

— У рэспубліцы, — гаворыць тав. Гемман, — ёсьць 425 калгасуў, у якіх аб'яднана 99,9 процантаў сялянскіх гаспадарак. Калгасы рэспублікі атрымалі ад дзяржавы ў вясняе карыстаць 2.344,600 гектараў зямлі. На сацыялістычных палях працуе 5.900 трактараў, 1.778 камбайнаў, вышш трыста аўтамабіляў.

Жыццё сялян у капіталістычных краінах, — прадаўжае тав. Гемман, — цяжкае і бязрадаснае. Асабліва цяжка становішча сялянства ў фашысцкіх дзяржавах—у Германіі, Італіі, Польшчы, Японіі. У Германіі толькі іштучна часта зямлі атрапоўваюцца сялянскімі гаспадаркамі. Амаль уся зямля выхоўваецца ў руках памешчыкаў. Дробнае сялянства ў Германіі асуджана на голад, галочу і выміраенне.

Алабрачы прадстаўлены зваенпраект «Аб дзяржаўным падатку на копей аднаасобных гаспадарак», дэпутат Гемман гаворыць, што гэты закон нажывае на далейшае ўмацаванне калгаснага лад, на ўмацаванне дзяржаўнай дыспынліны.

Спыняючыся на прычынах, спрымаўшы ўхіленню аднаасобных гаспадарак ад выканання дзяржаўных абавязальнасцяў, дэпутат Інікіна С. Е. адзначае праную работу ў гэтай галіне фінансавых і загатоўчых органаў.

— Праверва ў радзе раённаў Вірочскай аўтаномнай вобласці, — гаворыць дэпутат Кандарану Ч. М., — паказала, што многія аднаасобныя гаспадаркі не выконваюць абавязкоўчых наста-

АБ ЗВАЛЬНЭННІ З РАДОЎ РСЧА У ДОЎГАТЭРМІНОВЫ ВОДПУСК РАДАВОГА І МАЛОДШАГА КАМАНДНАГА І НАЧАЛЬНІКАГА САСТАВА ТЭРМІНОВАЙ СЛУЖБЫ

Загад Народнага Камісара Абароны Саюза ССР 16 жніўня 1938 года № 208 Масква.

1. Зваляць з радюў Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі пагранічных і ўнутраных войск НКВД у доўгатэрміновы водпуск радавы і малодшы камандны і начальніцкі састаў тэрміновай службы, як выслужыўшы ўстаўноўлены тэрміны бесперапыннай службы:

а) з часцей з 2-гадовым тэрмінам службы — прызыву 1936 г.;

б) з часцей з 3-гадовым тэрмінам службы — прызыву 1935 г.;

в) асоб а вышэйшай асаветай — прызыву 1937 г.; вытрымаўшы іспыты

на званне каманднага і начальніцкага састава заласа.

2. Зваляенне зрабіць:

а) з сузаемных і паветраных сіл РСЧА ў першы дзень 20 верасня па 20 лістапада г.г.;

б) з пагранічных і ўнутраных войск НКВД — к 30 снежня 1938 г.

3. Загад абвяшчыць ва ўсіх ротах, аскадронах, батарах, камандах, атрадах і дывізіях.

Народны Камісар Абароны СССР Маршал Савецкага Саюза Н. ВАРАШЫЛАУ.

АБ ЧАРГОВЫМ ПРЫЗЫВЕ У РСЧА

Загад Народнага Камісара Абароны Саюза ССР 16 жніўня 1938 года № 210 Масква.

1. Прызваць на сапраўдную ваенную службу ў Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію, Ваенна-Марскі Флот і войскі НКВД — у першы дзень 1 верасня па 1 кастрычніка г.г. поўнаю квантыгонт грамадзяна 1917 года нараджэння, палову квантыгонта 1918 года нараджэння, а таксама грамадзян старэйшых уз-

растаў, якім скончыліся адтэрміноўкі прызыву.

2. Грамадзян 1908 года нараджэння, раней карыстаўшыся адтэрміноўкамі, ад прызыву аслабціць і пераціць у запас першай чаргі.

Народны Камісар Абароны СССР Маршал Савецкага Саюза Н. ВАРАШЫЛАУ.

